

Майстэрства хабару

— Нам, кантрабандыстам, грэх скардзіцца на лёс, — пераехаўшы мяжу, заяўвіў свайму калегу загарэлы парушальнік мытнага права з дзесяцігадовым стажам гэтай небяспечнай прафесіі. — Тым, хто нас правярае, стала жыць яшчэ больш невыносна, чым нам. Мне іх часам бывае нават шкада. Нарабілі зараз усялякіх спецслужбаў, якія цікуюць за супрацоўнікамі мытні, як воўк за авечкамі. Яны цяпер як сапёры — могуць памыліцца толькі адзін раз. Жывуць на адну зарплату. Хабар браць баяцца. Жах!

— Як ёсьць галава, то сам чорт табе не брат. Заўсёды можна штосьці прыдумаць, — не пагадзіўся непаголены сонны калега. — Галоўнае — трошкі мазгамі варочаць. Памятаеш Толіка Загорскага?

— Былога кантрабандыста, які ўладкаваўся ў міліцыю, што пасецца на дарозе Гродна — Беласток, як цялушки ў лубіне? Памятаю. Нешта чуў, што яго праваахоўныя органы цяглі за хабар.

— Ну дык слухай. Стукнула неяк Толіку ў башку, што займацца нелегальшчынай для яго занадта клопатна. Саскочыў ён з кантрабанды і нейкім чынам уладкаваўся ў міліцыю. І дамогся, каб яго пры мяжы

паставілі. Як кажуць — пусцілі казла ў агарод. Ён жа ўсе сакрэты кантрабандыстаў ведае. Сам такі быў. Ну і пачаў душыць былых калегаў. Пераправярае машыны, здзекуецца. Зусім азвярэў, жывёла. Хабар браў не саромеючыся. Не вытрымалі хлопцы такой абразы. Да-неслі на гэтую паскуду спецслужбам. Маўляў, убіўся як карова ў бульбу і толькі кішэні сабе набівае. Ніякага сораму.

Ну а кадэбашнікам толькі гэта і трэба. Паслухалі яны, што могуць узяць хабарніка без напругі, як кажуць „голымі рукамі”, ды і задумалі спецаперацыю па выяўленні несумленнага міліцыянта. Узялі машыну на расійскіх нумарах, бо ведалі, што Загорскі найбольш прыкалупваўся да расійцаў, наклалі, не хаваючы, тавару і давай парушаць на дарозе ўсё, што можна парушыць.

Спыніў іх Загорскі, праверыў дакументы ды кажа:

— Рыхтуйце, маскалі, грошы. Вы столькі зараз напарушалі, што штрафы будуць большыя, чам машына з усім вашым таварам каштую.

— Можа як дамовімся, — пачаў прыдурвацца кіраўнік спецаперацыі. — Мы не скупыя. І бабла ў нас хопіць, каб купіць усю гродзенскую міліцыю.

— Я заўсёды гатовы пайсці людзям насустроч, — не саромеючыся пагаджаецца міліцыянт. — Толькі хабару я не бяру. Хадземце лепш у буфет. Нальце мне шклянку добраага каньяку, бо галава баліць, на гэтым і разыдземся.

У буфете Толік паказаў пальцам на самы дарагі каньяк, які сабе нават Ракфелер піць не дазваляе. Нібыта-парушальнікі плацілі, а буфетчыца толькі паспявала на-ліваць. Як Загорскі выжлукціў другую бутэльку, кадэбашнікі дастаюць пасведчанні і тыкаюць імі Толіку ў нос:

— Ну што, казёл, папаўся. Цяпер за хабарніцтва давядзецца пыхцець.

— Пра які хабар размова? — здзіўлена пытаецца Толік.

— Канъяк піў?

— Не.

— Як не. Буфетчыца бачыла.

— Нічога я не бачыла, — закрычала буфетчыца, паказаўшы свае гнілія зубы, ад чаго і супрацоўнікі спецслужбаў, і нават Загорскі з агідай адварнуліся.

— Ага! — узрадаваўся кіраунік спецаперацыі. — Ды мы ў дадатак да хабарніцтва раскрылі яшчэ і змову. Дзіраўце хлопцы пагоны для новых зорачак! А Загорскага на экспертызу. Там скажуць, піў ён ці не.

Пасля таго, як доктар, праверыўшы кроў, мачу і сліну міляцыянта, паставіў дыягназ, што Толік ужо як мінімум тыдзень не ўжываваў спіртнога, афіцэр КДБ узрадаваўся яшчэ больш.

— Да тут усе падкупленыя. Мы раскрылі цэлую мафію. Дзіраўце хлопцы яшчэ і мундзіры для ордэна. А Загорскага ў паліклініку КДБ. Там зробяць праўдзівы аналіз.

Але калі і там доктар пацвердзіў, што міліцыянт цвярозы як шкло ў яго акулярах, кадэбэшнік зароў, што звар'яцелы бізон:

— Мы ж самі бачылі як гэты гад выдзымуў дзве бутэлькі.

— Вашых сведчанняў замала, каб склеіць справу, — сумна адказаў доктар. — Прыйдзецца Загорскага адпусціць.

Хвілін праз пяцьдзесят Загорскі зноў завітаў у буфет.

— Толічак! — узрадавалася буфетчыца. — Адпусцілі цябе тыя злыдні. А я так пераймалася, так маркоцілася...

— Не было чаго, — хмура адказаў Загорскі. Я вынайшаў такую сістэму як браць хабар, што Эйнштэйн са сваёй тэорыяй адноснасці прызнаў бы інтэлектуальную паразу. Лепш давай гроши. Колькі там мы сёння накасілі.

— Як заўсёды, Толічак. І як заўсёды дваццаць адсоткаў мае.

Загорскі палічыў гроши, сунуў іх у кішэнь і папрасіў наліць канъяку. Але як толькі ўзяў у рот, скрывіўся і выплюнуў вадкасць на падлогу.

— Ты што мне наліла, дурная баба! — зароў ён. — Я казаў канъяку, а не гэтай зафарбованай пад канъяк вады, якую я мушу піць літрамі штодзённа, каб так браць хабар, што ніхто не зможа гэтага даказаць. Не бачыш, што я ў такім стане, што мне трэба выпіць чагосьці сапраўднага.